

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЎ ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

Чырвоная Зьмена

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месіам	90
6 месіаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

Кожы асобнага №—2 кап.

ЮНКОРЫ І НАСЬЦЕНКОРЫ!

Сёньня, а 7-й гадз.,
у памяшканьні
рэдакцыі тэрміновая
УНЕЧАРГОВАЯ НАРАДА ЮНКОРАУ

На абвестцы дню:
важныя пытаньні,
я ўка абавязкова.
Рэдакцыя.

№ 208 (1175) ПАНЯДЗЕЛАК, 8-га верасьня 1930 г.

ГОД ВЫДАНЬНЯ X.

КОМСАМОЛЬЦЫ! ПРАЦОЎНАЯ МОЛАДЗЬ!

У БОЙ НАВАЛЬНІЧНЫ ПАРТЫЯ КЛІЧА!

„УСЕ СІЛЫ ПАРТЫЙНЫХ І КОМСАМОЛЬСКІХ ОРГАНИЗАЦЫЙ, ПРОФСАЮЗАЎ І ГАСПАДАРЧЫХ ОРГАНАЎ—
НА РАЗВЬІЦЦЕ СПРАВЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА
СПАБОРНІЦТВА І ЎДАРНІЦТВА“

„УСЕ СІЛЫ ПАРТЫІ, УСЕ СІЛЫ РАБОЧАЕ КЛЯСЫ НА
ВЫКАНАНЬНЕ ПРАМФІНЛЯНУ, НА ЗАБЕСПЯЧЭНЬНЕ
ПРОГРАМЫ 3-га ГОДУ ПЯЦІГОДКІ!“

„Большавіцкая падрыхтоўка да выкананьня гіганцкай вытворчай праграмы 3 году пяцігодкі заключаецца ў бязумоўным выкананьні прамфінляну бягучага году“ (3 адовы ЦК УсеКП(б))

Справа большавіцкага гонару

„Яўнае паслабленьне работы прамысловасьці за апошнія месяцы стварыла непасрэдную пагрозу зрыну прынятай партыяй і савецкай уладай гадовай вытворчай праграмы. Замест большавіцкіх тэмпаў на шэрагу галін прамысловасьці навіраецца за апошні час ганебнае зьніжэньне тэмпаў, опартуністычна-наль стаўка на самацёк“ (з адовы ЦК УсеКП(б)).

Конкрэтыя лічбы выкананьня прамфінляну па Беларусі паказваюць, што за дзесяць месяцаў прамысловасьць не дадала 12 мільёнаў рублёў. Такое становішча зараз патрабуе напружаньня ўсіх сіл, мобілізацыі энэргіі ўсёй грамадзкасьці для таго, каб напярэдаць удар па трэці годзе пяцігодкі; гэта тым больш неабходна, што да пачатку новага году застаўся зусім малы тэрмін. Зараз, больш чым калі-б то ні было, патрэбна абвясціць самую бязлітасную барацьбу опартуністычнаму паніжэству, хныканьню, нявер'ю у магчымасьць паспяховага выкананьня заданьняў другога году пяцігодкі.

Рабочая класа пад кіраўніцтвам большавіцкае партыі паказвала і паславае навыверную энэргію, дэярду волю, напорам якое перамагаліся ўсе цяжкасьці, напорам якое будзе ліквідаваны цяперашні прарыв у выкананьні прамфінляну.

Партыя голасна заўвага, што сапраўдымі прычынамі недавыкананьня прамфінляну зьяўляюцца: адсутнасьць патрэбнай энэргіі і ініцыятывы ў справе мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў; невыстарчальнае скарываньне наўнага абсталяваньня, нізкі коэфіцыент зьменнасьці, адсутнасьці энэргіі ў перамаганьні „вузкіх месцаў“ прадпрыемства, частая прастой абсталяваньня з-за неналаджанасьці і неарганізаванасьці матар'яльна-тэхнічнага забясьпечаньня, шматлікі аварыі з прычыны злучанай надбайнасьці і дрэннага тэхнічнага кантролю, адсутнасьць сымстэматычнай рацыяналізатарскай работы і нафта недавальняючае ўнутрызаводскае планаваньне.

Мноства фактаў бюрократычных казённых адносін да гаспадарчых задач, недаацэнка палітычнай сутнасьці саапарніцтва і ўдарніцтва, наўменьне стаць на чале гэтага рэвалюцыйнага руху рабочай ініцыятывы, чыноўнічых адносін і ігнараваньне рабочых прапагоў, слабацьць масавай работы, у тым ліку і з боку комсамола, прымяленьне закарнеласьці і бюрократызму ў скарываньні ўнутраных рэсурсаў прамысловасьці— гэтыя прычыны, на зьніжэньне якіх

патрэбна накіраваць энэргію і арасьць рабочых мас. Цэнтральны камітэт УсеКП(б) у сваёй адовзе сыгналізуе аб тым, што „прамфінляна стаіць пад ударам“, а гэта азначае, што „стаўкіца пад удар праграма трэціа году пяцігодкі“.

Комсомольскія і чэйкі і кожны комсомолец павіны бязлітасна зрабіць з гэтага пэўнага вывады.

ЦК УсеЛКСМ, абвясчваючы „мобілізаванымі“ ўсе арганізацыі саюзу на выкананьне адовы ЦК УсеКП(б), падкрэсьлівае, што „ленінскі комсамол, ня раз даўшы сваю рэвалюцыйную аданасьць партыі і рабочай класе, і ў гэты адказнейшы момант павінен стаць вуворам ударных тэмпаў работы, працоўнай дысцыпліны і рэвалюцыйнага энтузіязму“.

Комсамол — ініцыятар соцыялістычнага спаборніцтва— ня мае права на праўленьне якой-бы там ні было навольнасьці ў справе ліквідацыі стварыўшага прарыву.

Найактыўнейшая барацьба за поўнае выкананьне прамфінляну— „справа большавіцкага гонару“, кожнага комсомольца, кожнага маладога рабочага.

Недаацэнка значэньня адовы УсеКП(б) і пастановы ЦК УсеЛКСМ ёсьць самы горшы выгляд опартунізму.

Задача комсомольскіх арганізацый, камітэтаў і чэйек зараз заключаецца ў тым, каб растлумачыць сутнасьць адовы ЦК УсеКП(б) кожнаму комсомольцу, кожнаму маладому і даросламу рабочаму, дабіваючыся, каб кожны рабочы ўсвадоміў свае абавязкі перад краінай у справе ліквідацыі прарываў.

ЦК УсеКП(б) у сваёй адовзе падкрэсьліў, што „галоўным і рашучым недахопам у гаспадарчай работе застаецца няўменьне арганізаваць і стаць на чале бурнага росту актыўнасьці рабочае класы“.

У час прапрацоўкі адовы ЦК УсеКП(б) ужо выявіўся новы ўздым актыўнасьці творчага энтузіязму рабочае класы.

Таму галоўнейшая задача комсомольскіх арганізацый зводзіцца да таго, каб разам з партарганізацыяй стаць на чале гэтай актыўнасьці і накіраваць яе на шляху хутчэйшага выкананьня плавных заданьняў на адстаючых вучастках нашчага будаўніцтва.

Разгортваючы масавы рух па стварэньню сустрэчнага прамфінляну, комсомольскія і чэйкі і маладзёжныя ўдарныя бригады павіны ўсімі мерамі дабівацца хутчэйшага даяждэньня заданьняў да кожнага варштата.

Патрэбна, каб кожны рабочы,

Усім АК, ГК, РК і ячэйнам КП(б)Б, фракцыям ЦП профсаюзаў, фабзавномаў, рэдакцыям цэнтральных, раённых, фабрычна-заводзніх газэт

Неабходна тэрмінова разгарнуць самую энэргічную і ініцыятыўную работу па популярызацыі адовы ЦК УсеКП(б) ад 3 верасьня, даводзічы гэтую адову непасрэдна да кожнага рабочага.

Популярызацыя адовы павіна неарушына быць зьвязана з максымальна хуткім пераключэньнем на практычнае выкананьне мэрарпрыемстваў, вызначаных як у адовзе ЦК, так і ў адатковай пастанове ЦК УсеКП(б), якая надрук вана ў г зце „Правда“ 5-га верасьня.

Устаноўкі, якія даны ў гэтых дакумантах, неабходна прыстасаваць да мясцовых задач, шырока разгарнуўшы самакрытыку „ўсяго таго, што тармозіць выкананьне прамфінляну і вырываць опартуністычную практыку, даючы адпор правым традыцыйным вывадам і нездаровым рэацыям настроям пасобных адсталых элемэнтаў у рабоце“.

Усю масавую работу неабходна падначаліць поўнаму і паслядоўнаму правядзеньню ў жыцьці адовы ЦК УсеКП(б), сьпініўшы ў гарадзкіх раённых партыйных арганізацыях скліканьне да 1 кастрычніка сходаў і пасяджэньняў, якія ня зьвязаны з выкананьнем гэтай задачы.

Рэдакцыям цэнтральных і фабрычных раённых газэт прапануецца, разам з аддэлаам кадраў ЦК КП(б)Б і фракцыямі ЦСПСБ і ВСНГ, паслаць у найбольш важныя прадпрыемствы, якія адстаюць зь выкананьнем прамфінляну, бригады КП(б)Б, прыцягваючы да работы лепшых ударнікаў (в месц), а таксама студэнтаў эканамічных і тэхнічных ВНУ.

Прапануецца арганізаваць удзел партыйных ячэйек у неадкладным даяждэньні да цэ-

кожны ўдарнік зусім ясна сабе ўявіў заданьне, якое яму патрэбна выканаць да новага гаспадарчага году для ліквідацыі агульна-гарадзкога і фабрычнага прарыву.

Пастанова ЦК УсеЛКСМ аб мобілізацыі ўсяго комсамола мае важнейшае палітычнае значэньне. Яна абавязвае кожнага комсомольца падвэсяцірыць сваю энэргію ў справе рашучага пацягаваньня адстаючых вучасткаў гаспадарчага будаўніцтва, самай непрымірнай барацьбы за працоўную дысцыпліну супроць гультайства, закарнеласьці, лядунства, дэяртырства з вытворчасьці.

Комсомольскія і чэйкі, калектывы фабрык і заводаў павіны зараз-жа падхапіць каштоўнейшую прапагоў ячэйкі швейнай фабрыкі „Кастрычнік“ аб арганізацыі ўсебела-

ху, бригады і кожнага рабочага нормы штодзённай верасьнёўскай выпрацоўкі на дні гаспадарчага году, якія застаюцца. Усім фабрычна-заводзнім і транспартным партыйным ячэйкам трэба бязадкладна ўстанавіць процант павышэньня прадукцыйнасьці працы на верасьнёў для кожнага партыйца пасобку, заклінаўшы да выкананьня гэтага заданьня ўсіх рабочых.

Арганізаваць штодзённы грамадзкі кантроль па выкананьню вытворчых заданьняў.

На кожным прадпрыемстве і ў кожным лэку стварыць плавна-опэрацыйныя групы, паставішы асноўнай іх задачай—зніжэньня перашкод у забясьпечаньні лэку і ў заводзкім плававаньні, прыцягваючы да гэтай работы спецыялістаў з сэкцыі інжынерна-тэхнічных сіл.

Усім гарадзкім раённым камітэтам КП(б)Б мобілізаваць ня менш паловы работнікаў апарату і актыў, перакінуўшы іх на асноўныя, рашучыя вучасткі для дапамогі фабрычна-заводзкім ячэйкам у барацьбе за выкананьне і перавыкананьне прамфінляну.

Разгарнуць шырокую работу па самым шырокім распаўсюджваньні рэвалюцыйнага пачыну рабочых у прыняцьці самаабавязальстваў па замацаваньні на заводзе і ўздыме прадукцыйнасьці свае працы.

У бліжэйшыя-ж дні ахапіць самаабавязальствам членаў партыі і комсомольцаў і, па іх прыкладу, усю астатнюю масу рабочых.

Цэнтральны Камітэт КП(б)Б будзе апэньваць работу ўсёе сеткі газэт ВССР, выходзячы з таго, наколькі газэты здолеюць хутка, гібка і настойліва садвэйнічаць выкананьню адовы ЦК УсеКП(б), у першую

рускага мітынгу-пераклічкі і дапамогі адстаючым прадпрыемствам.

Рэдакцыя „Чырвоная Зьмена“, разгортваючы асьвятленьне пераклічкі, заклікае ўсіх юнкураў абвясціць сябе мобілізаванымі для штодзённай інфармацыі газэты аб становішчы выкананьня прамфінляну.

Кожны комсомолец, малады рабочы, кожны юнкор павінен заўсёды памятаць, што „Барацьба за выкананьне прамфінляну зьяўляецца баявой праверкай адданасьці кожнага комсомольца і кожнай арганізацыі сваёй класе і партыі. Усе, хто ня прымае неабходных мер для мобілізацыі на выкананьне прамфінляну, павіны разглядацца, як дэяртыры з фронту соцыялістычнага будаўніцтва“

чаргу па тых прадпрыемствах, якія прымацаваны да пэўных газэт.

Усе газэты абавязваюцца змяшчаць у кожным нумары канкрэтыныя зводкі барацьбы з прарывамі, наглядна паказваючы лепшыя ўзоры мэтадаў барацьбы за выкананьне і перавыкананьне прамфінляну, пацягваючы тых, хто адстае, бязлітасна бічуючы тых, хто тармозіць і зрывае выкананьне прамфінляну і рашуча выкрываючы правых і „левых“ опартуністаў.

Цэнтральны Камітэт КП(б)Б абвясчае мобілізаванымі ўсе гарадзкія і фабрычна-заводзкія арганізацыі КП(б)Б на выкананьне адовы ЦК УсеКП(б).

Цэнтральны Камітэт КП(б)Б вэлікае ўсю партыйную арганізацыю КП(б)Б, усю рабочую класу, усіх працоўных намагчы ўсе сілы на барацьбу за прамфінляну і ажыццэўленьне, у зьвязку з гэтым, раду спецыяльных мэрарпрыемстваў, якія вызначаны пастановай ЦК УсеКП(б) (новыя заклік рабочых ва ўдарныя бригады „трэціа году пяцігодкі“, перабудова масавай вытворча-эканамічнай работы ў лэку, стварэньне рабочых бригад кантролю над спажывецкай коопэрацыяй і г. д.).

У час, калі фабрычна-заводзкія арганізацыі мобілізуюць усе сілы на выкананьне прамфінляну, вэсковыя партыйныя арганізацыі павіны сконцэнтраваць усе ўвагу членаў партыі і мас колгаснікаў, батракоў, беднаты і сярэдняцтва на выкананьне плавну хлебазагатоак, пашырэньне плошчы асенняй сьвібы, мобілізацыю грашовых сродкаў, арганізацыю колгаснага руху і замацаваньне ўжо дасягнутых вынікаў.

Трэба забясьпечыць прыцягнэньне савгасаў, колгасаў (у першую чаргу зьвязаных з прадпрыемствамі па лініі шэфства) да абгаварэньня пытаньня аб палепшаньні рабочага забясьпечаньня.

Падрыхтоўка і правядзеньне ўсеазазнага дня ўдарніка і сустрэча новага гаспадарчага году павіны зьявіцца суаўнай, баявой часткай агульнай шырокай і энэргічна арганізаванай барацьбы рабочае класы за выкананьне і перавыкананьне прамфінляну.

Популярызацыя адовы ЦК УсеКП(б) і яе практычнае ажыццэўленьне павіны зьявіцца ітуршжом „для рашучага пералому ў выкананьні прамфінляну 1929-30 году, для ўздыму новае хвалі ўдарніцтва і саапарніцтва, для масавай падрыхтоўкі да новага гаспадарчага году, для арганізацыі масавага рабочага кантролю над рабочым забясьпечаньнем“.

РК КП(б)Б інфармаваць ЦК КП(б)Б раз у дэкаду аб практычным ажыццэўленьні адовы ЦК УсеКП(б).

ЦК КП(б)Б.

НЕСАКРУШАЛЬНЫМ СТРОЕМ БАЯВЫХ КАЛЕН-

пад сьцягам барацьбы за ліквідацыю прарываў, за стварэньне сустрэчных прамфінплянаў, за пасьпяховае выкананьне пяцігодкі, — вышла працоўная моладзь Менску на МЮД'аўскую дэманстрацыю

Полымя нашых жаданьяў

На вуліцу —
полымя нашых
жаданьяў.
Вышэй пачуцьці,
настрой барацьбою!
П. БРОўКА.

Полымя нашых жаданьяў, жаданьяў выканаць і перавыканаць прамфінпланы, жаданьяў хутчэйшага выкананьня пяцігодкі, настрой барацьбы за большавіцкія тэмпы выліліся ў шматтысячнай дэманстрацыі працоўнай моладзі Менску, прысьвечанай 16 МЮД'у. З ровных канцоў гораду, з пабудоў Менбухтрэсту, з „Комунара“ і „Энэргіі“, ад варштатаў і рыштываньяў будаўніцтва пяклі роўныя, нявдомныя калёны працоўнай моладзі.

Шаснаццаты раз моладзь вышла на вуліцу, каб сказаць сваё слова, каб прадэманстраваць сваю магутнасьць і адданаць справе нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

У гэты дзень, калі за кардонам, за савецкаю аркай, моладзь змагаецца з капіталістычным сьветам, падрубае яго асновы, дэманструе і змагаецца за абарону Савецкага Саюзу — у нас, на фабрыках і заводах, праходзяць мітынгі, на якіх працоўныя абгаварваюць адозву ЦК УсеБП(б) аб ліквідацыі прарываў да 3 году пяцігодкі. Працоўныя абвясцілі верасень, — той верасень, які становіцца сымбалам барацьбы сусьветнай моладзі, — ударным месцам барацьбы за выкананьне пяцігодкі, за ліквідацыю прарываў.

Шлях МЮД'у — шлях барацьбы. Шлях пяцігодкі — шлях барацьбы, барацьбы ўпартай, барацьбы бязлітаснай з вялікімі цяжкасьцямі і ахвярамі. І гэтыя шляхі зьліваюцца ў адзін згульня, адзін моцны і нязломны шлях.

... І калі пасья митынгаў засноўваліся новыя ударныя бригады імя 16 МЮД'у, калі рабочыя абавязаліся не пакідаць заводу пакуль не выканаць пяцігодку...

Шпарчэй запрацавалі варштаты, мацней ударылі ударныя бригады на панікёрах і ныцках, на школьніках і гультаях, на ўсім што ваража нашаму будаўніцтву.

У рабочых бляхах, у запэкачаных вапнай спэцвратках, побач з роўнымі шэрагамі юнгштурмавак, цеклі на вуліцах калёны калы высокіх рыштываньяў пабудовы новых фабрык і заводаў, клубоў і кватэр. Ішлі з бадзёрымі сьпевамі, з чырвонымі штандарамі і дэзугамі на Пляц Волі, туды, дзе на бальконе стаяць прадстаўнікі замежнага камсамолу, прадстаўнікі тых, хто зарэз з падполья выходзіць на вуліцу змагацца...

— Няхай жыве шаснаццаты МЮД! — плясецца з балькону.

Магутнае „у-р-р-ра-а“, шакрывае апошнія словы дэзунгу.

— Усе сілы на барацьбу за выкананьне плянаў! — нясецца новы дэзунг і новая хваля ўсёму пакрывае гэтыя словы.

А далей, на бальконе дому Акрыванькому, дзе стаяць прадстаўнікі падшэфнага лінкора „Парыская Комуна“ — т. Гофе, ізноў дэзунгі, якія выказваюць адзіную думку і жаданьне:

— Ні пядзі чужой зямлі мы не ждаем, але і сваёй ні варшка не здаем. І кожная спроба сусьветнага капіталізму напасць на наш Саюз атрымае руйнуючы адпор...

... А в Пляцу Волі, пад баявымі дэзунгамі, запаленымі нахаднямі, якія пучамі іскраў разьбіваюць паходзячую цемру ночы, на густых шматлюдных вуліцах ідуць далей

калёны на пляцоўку гарадскога саду...

На спортпляцоўцы саду „Профінтэрн“ — масавая інтэрнацыянальная інсцэніроўка. У гэты вечар спортпляцоўка цалкам належала моладзі.

Сіламі артыстых 2-га Дзяржаўнага Тэатру была пастаноўлена інсцэніроўка, якая паказвала барацьбу замежнага камсамолу, партызанскіх рух, гэрцічную барацьбу кітайскіх працоўных супроць імперыялістых.

Па сканчэньню інсцэніроўкі оркестры граюць Інтэрнацыянал. Усе ўдзельнікі дэманстрацыі падхопіваюць гукі баявога гімну рэвалюцыйнага пролетарыату.

Пляцоўка напаўняецца ўсеагульнымі выкрыкамі:

— Усе на абарону Савецкага Саюзу!

— На правакацыю сусьветнага капіталу адкажам выкананьнем пяцігодкі ў чатыры гады!

І ад усёй дэманстрацыі і масоўкі, ад усёх настрой, ня глядзячы на ўсе цяжкасьці нашага будаўніцтва, струменіла адна бадзёрасць і напорыстасьць, якая тав яскрава выказана ў вершы Уладзімера Маякоўскага — „МЮД“:

— Будем только годами зелены, а делами и жизнью красны.

Л. Глезэр.

Ударная, комсомольская...

Працяжна гудуць машыны, працяжны гул выліваецца праз адчыненыя вокны фабрыкі і зьліваецца з грукатам цясьлярскай сякеры, гулам шрыкуляры, шумам і грукатам будоўлі.

Гэта будоўля новага корпусу абутковай фабрыкі.

Пабудова новага корпусу дасьць магчымасьць павялічыць валавую прадукцыю фабрыкі на 70%. Тысячныя лічы прамфінпланаў фабрыкі пабудова пераходзіць у мільённыя. Дабудову неабходна скончыць к 1-му мая.

Вось чаму пабудова новага корпусу абутковай фабрыкі лічыцца ударнай комсомольскай пабудовай. Камсамольскі колектыў Белдзяржбуду бярыць сябе абавязак пабудоваць у тэрмін зраць пабудову ўзорнай.

За гэтымі словамі пракалоў пакізаюцца канкрэтныя справы энтузіясты будоўлі. Сёньня яны сабраліся адсяткаваць міжнароднае сьвята XVI МЮД, падвесьці вынікі сваёй работы.

Сёньня яны запоўнілі залю і ярусы Белдзяржтэатру. Сход адчынены. Гаворыць тав. Палякоў.

У міжнароднае сьвята камсамолу XVI МЮД уся рэвалюцыйная моладзь праводзіць агляд сваіх сіл, падводзіць вынікі сваёй барацьбы. XVI МЮД — сьвята мобілізацыі сіл на рэвалюцыйную сарацьбу.

— Два моманты ёсьць у барацьбе міжнароднага пролетарыату, — гаворыць дэлегат Швэцыі, член ЦК швэдзкага камсамолу, — першы момант — барацьба супроць у капіталістычных краінах супроць існуючага капіталістычнага парадка і другі момант, — улаптая і гэрцічная будоўля сацыялізму ў адзінай пролетарскай краіне — СССР і ў гэтай вялікай справе пачэснае месца займае камсамол. Тое, што я ўбачыў у вас тут, паслухаў штуршок для ўзмоцненьня працы швэдзкага камсамолу. Кожны ваш посьпех узмацняе замежных працятараў, нараджае ў іх волю д'змагацца. СССР сапраўны пасадынік камуністычных ідэй ва ўсім сьвеце.

Агалашаецца загад па Менскім аддзяленьні Будаб'яднаньня.

„За лепшую ударную працу па пабудове новага корпусу абутковай фабрыкі, эканомнае расходваньне матэрыялу; добраахвотнае выкананьне заданьяў пабудовы прэміруецца“.

Бурныя волескі пакрываюць апошнія словы загаду. Энэргічна пляскае ў далоні нямецкая камсамолка. Яна разам з намі рэдуецца нашым посьпехам. Адзін за адным выходзяць на сцэну прэміяваныя ударнікі, байцы вялікай ударнай арміі будоўлі. Абвешаецца сьпіс прэміяваных. Прэміююцца ўсе сябры ударнай бригады каменшыкаў бригадыра Мамантава. Бригада з першага дня працуе на пабудове. Гэта яна заклала першую і п'якладзе апошнюю цэглу пабудовы.

Прэміююцца дзесяцікі т. Глезэр. Ён прэміюецца толькі за адно — за адданаць да працы. Усе сьціклі. За гвары т. Глезэр:

— Тыя прэміі, — кажа ён, — што сёньня атрымаў, мы прымаем не як падарункі а як абавязак працаваць яшчэ лепш, д'бля яшчэ лепшых вынікаў у працы.

— Мацней ударым, мацней наляжам, каб выканаць тое, чаму нас абавязала камуністычная партыя, — гаворыць па веку стары, але малады па руках, па думках і па справах, энэргічны дзесяцікі. На сцэну ўзбеглі маладыя рабочыя, Глезэра падхалілі і давай гушкаць.

„Авангард“... Сьцяга сьвешчыца вачыма карты пяцігодкі. Прашу асьвятліць карту, дайце электра-будаўніцтва!

Дайце апал, транспарт, мэтал, тэкстыль, хэмію, дайце ўсю будаўнічую праграму пяцігодкі!

Замільгачелі лямпачкі на карце. Яна ўся загарэл ся рознакаляровымі струменямі сьвятла ўмоўных знакаў: транспарту хэміі, будоўлі.

У залі шум. Бурныя в'плескі. Будаўнікі ўбачылі сябе ўключанымі ў вялікі плян вялікай будоўлі.

Дэманстрацыя бальшавіцкіх спраў

Сьвяткаваньне XVI МЮД'у Барысаве ператварылася ў вялікую дэманстрацыю рабочай і вучнёўскай моладзі.

Сьвятло ракет, гукі машынаў, некалькіх оркестраў, вопевы соцен бадзёрых дэзунгаў, — вось тое, што можна было бачыць і чуць учора на вуліцах Барысава.

„Уся рабочая моладзь і шэрагі КСМ“ — „За выкананьне прамфінпланаў“, „За пяцігодку ў чатыры гіды“, „За разгортваньне сацсаборнага тва і ударніцтва“ — баявы дэзунгі, якімі камсамольцы і працоўная моладзь Барысава дэмакрасавалі сваю адданасьць соцу будаўніцтву.

Камсамольцы заводу „Чырвоная Мэталістага“ абвясцілі сябе скразной ударнай бригадай. Завод выканаў прамфінплан на 136 проц. Камсамольцы „Чырвонай Бярэзіны“ арганізавалі 4 вытворчыя камуністычныя камсамольцы „Комінтэрну“ адну камуну, на камбінаце адну.

Да дню МЮД'у Барысавская камсамолія павялічыла свае шэрагі больш як на 20 чалавек маладых ударнікаў. На зьлёце ударнікаў паданая заяву ў камсамол — 107 ч.

Сёньня праводзяцца мюд'аўскія вечары ў калектывах і ячэйках на прадпрыемствах. Камсамольцы вёскі арганізавалі чырвоныя абозы імя МЮД'у. Такія абозы прыбылі ў Барысаў, Зембін, Лошніцы і Тавашэвічы і інш. У адзін момант Барысаў прыехала каля сотні падвод, якія, на няпоўных падліках, здалі дз'ржаве каля 2 з паловай тысяч пудоў жыта.

Шкаларэвіч.



Дэманстрацыя саюзу Хеймвэраў з палкамі, у Аўстугі.

Рашэньні 16 Зьезду ЁсеКП(б) — у масе

На парадку дня — жывёлагадоўля*

Побач з вызначэньнем асноўных шляхоў разьвіцьця жывёлагадоўлі 16 зьезд партыі вызначыў канкрэтную праграму росту пасабных відаў жывёлагадоўлі на бліжэйшыя гады. У рэзалюцыі і зьезду на даклад т. Якаўлева запісана:

„Забясьпечыць таварны выхад па лініі сьвінаводства сьвіней: у 1930-31 г. ня менш 40.000 галоў.

У 1931-32 г. ня менш 300000.

У 1932-33 г. ня менш 700000.

Давесны колькасьць гадоў стада Жывёлавоў.

У 1930-31 г. да 3,2 мільёнаў.

У 1931-32 г. да 5,5 мільёнаў га оў.

У 1932-33 г. да 9-10 мільёнаў.

Разьвіваць жывёлаводчыя галіны ў колгасах, накіраваўшы на гэтую справу значную частку сельска-гаспадарчых крэдытаў“ 1).

Рашэньне зьезду аб жывёлагадоўлі павінна стаць баявой праграмай і практычнай рабоце арганізацыі. Трэба, каб кожны наога, кожная камсамольская ячэйка ня толькі цэбраў уцяміла гэтыя лічы, але і згрупавалі ўсе сілы і сродкі на практычным выкананьні рашэньняў зьезду аб росьце жывёлагадоўлі.

На якіх відах жывёлагадоўлі трэба зараз-жа сконцэнтравать сваю ўвагу ў штолэняй рабоце савгасаў, колгасаў і камсамольскіх ячэек? Тав. Якаў-

леў у сваім пакладзе на партыйным зьезьдзе так адказаў:

„Пры вырашэньні гэтых пытаньняў усе даныя гавораць за тое, што сьвіньня нам дапаможа найбольш хутка вырашыць мясную праблему. Сьвіньня мае дзьве асноўныя і надзвычайна каштоўныя перавагі, якія павінны быць усвядомленыя як усёй партыяй, так і ўсёй краінай. Сьвіньня хутчэй усю іншую відаў жывёлін стварае мяса і на адзінку спажытка корму яна дзе больш мяса, чым буйная рагатая жывёла. Гэты дзьве перавагі і высокую сьвіньню на першае месца“.

Таму перш за ўсё трэба ўзяцца за сьвінагадоўлю. Зусім правільна рэшыў ЦК камсамолу Украіны, калі ён мобілізуе ўсю камсамольскую арганізацыю ў паход за сьвіней.

Зразумела, што сьвінагадоўля не вырашае усёй жывёлагадоўчай праблемы. Пасьпяховае-ж вырашэньне жывёлагадоўчай гаспадаркі ў цэлым вырашае ня толькі мясную праблему, але побач з гэтым утварае магутную сыравінную базу для прамыловаўскай (скура, шэрсць, тлушчы і г. д.), таварнай і практычнай работа камсамольскіх арганізацыяў ня можа быць абмежаваная толькі сьвінагадоўляй. Пры вырашэньні праблемы жывёлагадоўлі кожная камсамольская арганізацыя прымае строга ўлічваючы эканамічную магчымасьць данага раёну і во ласці!

Напрыклад, для Беларусі асноўным відам жывёлагадоўчы павінна стаць будаўніцтва сьвінавоўчых савгасаў, разьвіцьцё сьвінагадоўлі ў колгасах. У Сібіру перш за ўсё змагацца за павялічэньне стада кароў і г. д.

Аднак, мы ня маем магчымасьці вырашыць праблему жывёлагадоўлі, не забясьпечыўшы кар'авой базой. Пытаньне аб кармах набывае выключна важнае гаспадарчае значэньне. Тав. Якаўлеў у партыйным зьезьдзе прывёў два цікавыя параўнаньні адносна пасеўнай плошчы пад кармамі.

„Калі ў Паўночна-Амерыканскіх Злучаных Штатах карма займаюць звыш 61 проц. усёй пасеўнай плошчы (сюды ня ўключаны пашы сенажаці з пазьсевам траў і інш.), то ў нас пад кармамі ў культуры занята толькі 30 проц. пасеўнай плошчы“.

Для пасьпяховага вырашэньня жывёлагадоўчай гаспадаркі і перш за ўсё вырашэньня задачы павялічэньня сьпяжываньня мяса і малака, нам трэба павялічыць кармавую базу ў два з паловай разы, а для гэтага неабходна пашырыць плошчу кармавых культур на 40 мільёнаў га.

Толь і аднаму „Сьвінаводу“ для выкананьня сваёй праграмы патрабуецца каля д'ух мільёнаў га пасеву пад саваніныя культуры і пашу. Жывёлаводж для таго, каб давесны стада ў зьлішнім год пачы адзі да 10 мільёнаў гадоў, патрабуецца 50 мільёнаў гектараў новай пасеўнай плошчы і пашы. Ня меншая колькасьць пасеўнай плошчы патрабуецца і „Аўцаводу“.

Камсамол адыграў выключна вялікую ролю ў справе вырашэньня збожжавай праблемы. Паход камсамол за ўраджай і колектывізацыю мобілізаваў усе сілы камсамолу ў дапамогу партыі на перамогу хлебных цяжкасьцяў на асьняе росту і умацаваньня савгасна-колгаснага будаўніцтва.

Зараз камсамол павінен падвоіць свае сілы і арганізаваць усю колгас-

ную і бяднячка-сераднякую моладзь на арацьбу за хутчэйшае выкананьне праграмы жывёлагадоўлі, прынятай зьездам партыі.

Першы крок роблен. Камсамол выступіў на бар'ябу за сілес і павялічэньне выязду пасеўнай плошчы „Госпланаў“. Аднак, весткі, атрымліваемыя з месца сыжвалююць аб недапушчальна зьніжэньні бай работе камсамольскіх арганізацыяў па сілеснаму буд'ўніцтву. У пашы іхных абласцях зусім зрываецца сьвінавая кампанія. Кожная арганізацыя камсамолу павінна пачаць павялічэньне выязду пасеўнай плошчы суровай полты і я ўрававаць для сіх камсамольскіх ячэек і пашы тэўта, ма авай правэркаў іх умовы хутка перабудаваць а ўключыць гаспадарча-вытворчае жыцьцё к ласці.

Трэба не павольць, а выступіць на ган заванамі калёнамі, прыняўшы колгасную і бяднячка-сераднякую моладзь на ршучую барацьбу з „Сілесна“ Камсамол павінен даць мільённыя ім.

Няхай кожная ячэйка, кожны камсамолец і колгаснік памятае, што работа па будаўніцтву сьвінараўчых лосных ям і траншій павялічэньня выязду на ажыццяўленьне задачы, стаўленых зьездам партыі.

Рашэньні XVI партыйнага зьезду патрэбна перавесці на м'ву практычных задач у рабоце камсамольскіх арганізацыяў. Бальшавіцкую праграму жывёлагадоўлі мы павінны выканаць.

І. Гаўрушыч.

Мобілізавацца на штурм прарываў

Верасень—апошні месяц гаспадарчага году—ператварыць ва ўдарны месяц ліквідацыі запазычанасці прадпрыемстваў дзяржаве

Адоўжы ЦК УсеКП(б), КП(б)Б і ЦК УсеЛКСМ павінны быць вядомы кожнаму комсамольцу і маладому рабочаму гораду і вёскі

„УСЕ, ХТО НЯ ПРЫМАЕ НЕАБХОДНЫХ МЕР ДЛЯ МОБІЛІЗАЦЫІ НА ВЫКАНАНЬНЕ ПРАМФІНПЛЯНУ, ПАВІННЫ РАЗГЛЯДАЦА ЯК ДЭЗЭРТЫРЫ З ФРОНТУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА“ (3 пастановы ЦК УсеЛКСМ)

ЛЕНІНСКІ КОМСАМОЛ ПАВІНЕН СТАЦЬ ВУЗОРАМ УДАРНЫХ ТЭМПАЎ І РЕВОЛЮЦЫЙНАГА ГЭРОІЗМУ

ПАДРЫХТОЎКУ ДА ІХ ЗЬЕЗДУ УСЕЛКСМ ПАДПАРАДКАВАЦЬ ЗАДАЧАМ НАСТОЙЛІВАЙ БАРАЦЬБЫ ЗА ПРАМФІНПЛЯН

Аб выкананьні дырэктывы ЦК УсеКП(б) ад 3 верасня 1930 году
Пастанова бюро ЦК УсеЛКСМ ад 4 верасня 1930 г.

Цэнтральны камітэт УсеКП(б) звяртае ўсю рабочую класу на ліквідацыю прарываў у выкананьні прамфінпляну другога году і бальшавіцкую сустрэчу трэцяга году пяцігодкі.

Ленінскі комсамол, які ня раз заводзіў сваю рэволюцыйную аднавіць партыі і рабочай класе і ў гэты адказнейшы момант павінен стаць вобразам ударных тэмпаў работ, працоўнай дысцыпліны і рэволюцыйнага героізму

Цэнтральны камітэт УсеЛКСМ абавязвае мобілізаванымі ўсе арганізацыі саюзу на выкананьне адоўжы ЦК УсеКП(б).

1. Абавязвае комсамольскія арганізацыі разгарнуць шырокую падрыхтоўку да ўсеагульнага дня ударніка, падпарадкаваўшы яе шырокаму ўцягненьню рабочых і рабочай моладзі і пэдагогічнаму ўцягненьню ўсіх комсамольцаў ва ўдарныя брыгады, дабіваючыся сапраўды вусорнай пастаноўкі іх работ і ачышчэньня ад ілжэ-ударнікаў.

2. Перакінуць лепшых комсамольцаў-ударнікаў і рабочую моладзь на асноўныя, рашучыя вучасткі цэху і заводу.

3. Усю масавую работу падпарадкаваць правядзеньню ў жыццё адоўжы ЦК УсеКП(б), спыніўшы да і кастрычніка скліканьне сходаў і нарад, ня звязаных з выкананьнем гэтай задачы.

4. Арганізаваць удзел комсамольцаў у неадкладным лаваньні да цэху, брыгады і кожнага рабочага нормы штодзённай вераснёўскай выпрацоўкі на застаўнішых дні гаспадарчага году, неабходнай для поўнага выкананьня гадзавога прамфінпляну.

Прапанаваць усім фабрычна-заводскім і транспартным ячэйкам усталяваць прадант павышэньня вытворчасці працы на верасень для кожнага комсамольца, заклікаўшы да выкананьня гэтага заданьня ўсю рабочую моладзь. Арганізаваць штодзённы грамадскі кантроль на выкананьне вытворчых заданьняў.

5. Стварыць на кожным прадпрыемстве і ў кожным цэху плянава-операцыйныя групы, паставіўшы іх асноўнай задачай зьвінчэньне пэналадак у цэхавым забясьпечэньні і міжцэхавым і заводскім плянаваньні. Прыцягнуць да работ гэтых груп спецыялістаў ВАРПІТГО і інжынера-тэхнічных сэкцыяў.

6. Разгарнуць шырокую работу па распаўсюджваньню рэволюцыйнага пачыну рабочых і рабочай моладзі аб прыняцці самаабавязальстваў па замацаваньню на заводзе і падняццю вытворчасці свай працы. У блэйшыя дні ахапіць самаабавязальствам комсамольцаў і маладых рабочых.

7. Стварыць абставіны грамадзкай неадпрымасці да латуноў, працоў, прагульшчыкаў, гультаёў, ілжэ-ударнікаў, арганізоўчы чорныя дошкі, грамадзка-паказальныя суды і іншыя меры грамадзкага ўзь-

дзейнічання, аж да грамадзкага байкоту.

8. Мобілізаваць „лёгкую кавалерыю“ на правярку правядзеньня ў жыццё рабочых прапагоў, вынаходстваў і работ гас. органаў у частцы плянаваньня, выкарыстоўваньня абсталяваньня, адшуканьня магчымасці замены імпорту абсталяваньня скарыстаньнем увутрачных рэсурсаў, а таксама забясьпечэньня.

9. Усперва форсаваць падрыхтоўку кваліфікаваных кадраў, ліквідуўчы прарывы ў капітальным будаўніцтве школ ФЗВ. Правесці асэнны набор у школы ФЗВ, шырай разгарнуць сетку школ рабочага юнацтва, курсаў і гуртоў, якія павышаюць кваліфікацыю і прасоўваньне рабочае моладзі на больш кваліфікаваную работу.

10. Да 30 верасня скончыць мобілізацыю і адпраўку 30000 комсамольцаў у Донбас.

11. Усім арганізацыям комсамолу прыняць меры да сваечасовага выкананьня заваў для Магнітабуду, Днепрабуду і Бузьнецбуду, устанавіўшы цесную сувязь з комсамольскімі арганізацыямі гэтых будаўніцтваў.

12. Арганізаваць масавыя выступленьні піонэраў і дзяцей працоўных на прадпрыемствах і ў рабочых пасёлках з вынікамі ходу барацьбы за прамфінплян.

13. Абавязваць усю комсамольскую прэсу даваць штодня зводкі барацьбы з прарывамі, паказваючы дзельныя вобразы моладзі барацьбы за выкананьне прамфінпляну, бязлітасна бічуючы тых, хто адстае, тармозіць і зрывае выкананьне прамфінпляну.

14. Агурат таксама, як і фабрычна-заводскія арганізацыі мобілізуюць усю сілу на выкананьне прамфінпляну, вясковыя арганізацыі павінны згуртаваць усю патугі комсамолу і мас колгаснай, батрацка-бядняцкай і сярэдняцкай моладзі на выкананьне пляну хлебазагатоўкі, пашырэнне плошчаў асенняга севу і пасяленьне тэмпаў калектывізацыі і савгаснага будаўніцтва.

15. Арганізаваць з комсамольцаў коопэрацыйныя дружыны, якія працуюць у дапамогу коопэрацыі па хутчэйшай арганізацыі закрытых разьмеркавальнікаў, прызначэньне рабочых пайнікаў да магазынаў і г. д. Абавязваць атрады „лёгкай кавалерыі“ правярць работу ўсіх коопэрацыйных органаў у справе выкананьня ўскладзеных на іх адоўжы ЦК УсеКП(б) абавязальстваў.

16. Усім крайкомам, абкомам, ЦК нарэспублік і райкомам неадкладна мобілізаваць на менш паловіны работнікаў апарату і актыў, перакінуўшы іх на асноўныя, рашучыя вучасткі для дапамогі заводскім ячэйкам на арганізацыі барацьбы з прарывамі ў выкананьні прамфінпляну.

17. Надыходзячае 4-га кастрычніка дэсяцігодзьдзе працы Леніна на III зьездзе УсеЛКСМ павінна быць азнаменавана рапартам усіх

арганізацый УсеЛКСМ аб выніках выкананьня гэтага рашэньня ЦК.

18. Падрыхтоўку да IX усеагульнага зьезду УсеЛКСМ падпарадкаваць задачам настойлівай барацьбы за выкананьне прамфінпляну бліжучага гаспадарчага году і асабня масамі комсамольцаў і рабочае моладзі бальшавіцкіх тэмпаў індустрыялізацыі трэцяга году пяцігодкі.

Пасьпяховае выкананьне дырэктывы ЦК УсеКП(б) немагчыма без рашучай барацьбы з опартуністамі, асабліва з прарывамі, якія сеюць ялере ў сілы рабочае класе і „падрываюць“ бяздольнасць пролетарыату ў яго разгорнутым наступленьні на капіталістычны элемэты.

Лічачы, што барацьба за выкананьне прамфінпляну зьяляецца баявой правэркай аднасьці кожнага комсамольца і кожнай арганізацыі свай класе і партыі, усе, хто ня прымае неабходных мер для мобілізацыі на выкананьне прамфінпляну, павінны разглядацца, як дэзэртэры з фронту соцыялістычнага будаўніцтва.

Аб выездзе т. А. Г. Чарвякова ў раёны БССР

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР т. А. Г. Чарвякоў выехаў у раёны БССР для азнаямленьня з арганізацыяй іх работ у сувязі з ліквідацыяй ак уг.

Не паслабляць тэмпаў падпіскі!

Шляхам соцсаборніцтва паміж ячэйкамі, сельсаветамі і цэлымі раёнамі даб'ёмся стопроцантай рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“ сярод працоўнага насельніцтва

Рагачоўшчына рапартуе

Рагачоўская комсамольская арганізацыя (Бабруйшчына) уступіла ў паход за рэалізацыю пазыкі „Пяцігодка ў чатыры гады“. У слабыя сельсаветы паслана 6 ударных брыгад, якія дапамогуць мясцовым ячэйкам выканаць і перавыканаць кантрольныя лічбы па рэалізацыі пазыкі.

Выехаўшыя брыгады на свай інструкцыйнай нарадзе заключылі міжсобку соц. умову на пытаньнях: 1) За перавыкананьне кантрольных лічбаў, 2) за большае ўцягненьне адзіначных гаспадарак на падпіску, 3) за хутчэйшую рэалізацыю.

У горад створаны брыгады для правэркі ходу пазыкі на прадпрыемствах і ўстановах. Па маючымся звесткам, комсамольцы раёну падпісваюцца ў сярэднім на 75 проц. свайго месячнага заробтку.

Секратар РК ЛКСМБ ЖДАН.

УСІМ АБЛАСТКОМАМ, КРАЙКОМАМ І ЦК НАЦКОМПАРТЫЙ

аб практычных мерапрыемствах партыйных, профэсыянальных, комсамольскіх, гаспадарчых і коопэрацыйных арганізацый для прапрацоўкі і правядзеньня ў жыццё адоўжы ЦК УсеКП(б) ад 3 верасня 1930 году

Вакол адоўжы ЦК ад 3 верасня павінны быць неадкладна мобілізаваны партыйныя і комсамольскія арганізацыі, прычым галоўным чынам і перш за ўсе—заводскія ячэйкі, а пад іх і-раўніцтвам і на чале з імі найшырэйшыя рабочыя масы для рашучага пералому ў выкананьні прамфінпляну 1929-30 г., для ўздыму новай хвалі ўдарніцтва і соцсаборніцтва, для маса-ай падрыхтоўкі да новага гаспадарчага году, для арганізацыі масавага працэсарскага кантролю над работамі забясьпечэньнем.

Дзеля гэтага ЦК прапанавае ажыццэвіць наступныя мерапрыемствы: 1) У галоўнейшыя прамысловыя раёны, якія найбольш адстаюць у выкананьні прамфінпляну, паслаць 20-25 брыгад, а чале з улаўнаважаным ЦК, уключаючы ў іх склад эканамістаў, проф., кооп. і газ-тэхнічных працаўнікоў і лепшых ударнікаў (з месц). Такія сямі брыгады арганізаваны красным (абласным) квалітэтам і ЦК нацкомпарты, прыцягваючы да работ у тым ліку і студэнтаў эканамічных і тэхнічных ВНУ.

Задача брыгад: арганізаваць масавую прапрацоўку адоўжы ЦК і вынікаючых з яго практычных мерапрыемстваў па ланым заводзе будаўніцтва, рудніку, транспартным вузле і інш.) на ўсёй лініі гасоргані, профсаюзы, коопэрацыя і г. д.)

2. Абгаварыць ад зву ЦК: а) на рэальных гарадзкіх і сельскіх пачатках партыйнага і комсамольскага актыўна; б) на адкрытых сходах іх арганізацый (партгруп) з комсамолам і беспартыйным актывам; в) на чырвоных кутках на прадпрыемствах; г) на групавы і цэхавы, зьменных вытворчых нарадах; д) на заводскіх зьездах (конференцыях) ударнікаў; е) на заводскіх, раённых, гадзкіх сходах ІТР.

На ўсе гэтыя сходы шырока прыцягнуць ударнікаў. Асноўныя задачы гэтых сходаў: максым льяна канкрэтызаваць мясцовыя задачы, якія вынікаюць з адоўжы ЦК; у прынцыпе абгаварэньня шырока разгарнуць самакрытыку ўсяго, што тармозіць выкананьне прамфінпляну, і выкрыць опартуністычную практыку, даючы адпор правам і

троцкіскім вылазкам і нездаровым рэакцыйным настроям паслобных адсталых элемэнтаў рабочых.

3. Правесці шэраг спецыяльных мерапрыемстваў, а імяна:

1) новы заклік рабочых на ўдарныя брыгады трэцяга году пяцігодкі;

2) перабудову масавай вытворча-эканамічнай работы ў цэху, сьледуючы вопыту перадавых прадпрыемстваў (плянава-операцыйныя групы, скрываючы брыгады буксір адстаючых цэху);

3) вылучэньне лепшых ударнікаў у заводскія органы рэаналізацыі, бюро рабочага вынаходства, адзел эканамікі працы і інш.;

4) стварэньне рабочых брыгад кантролю над спажываючай коопэрацыяй (з удзелам дэлегатак, жон рабочых і комсамольцаў);

5) прыцягненьне савгасаў і колгасаў (у першую чаргу звязаных з прадпрыемствам на лініі шэфства) да абгаварэньня пытаньняў аб палепшаньні рабочага забясьпечэньня;

6) на лініі комсамолу—самаабавязальства комсамольцаў і маладых рабочых па замацаваньню на даным прадпрыемстве на пэўны тэрмін: пераклада 30 тысяч комсамольцаў у Донбас, арганізацыя паказальнай работы ў шахтах.

4. Да ўсеагульнага дня ударніка і пачатку гаспадарчага году (1-ае кастрычніка) разгарнуць масавую культурную працу па клябах і чырвоных кутках, праводзячы вечары ударнікаў, ушанаваньне і прэміяваньне прыхільных рабочых, а таксама таварыскія суды над прагульшчыкамі і латунамі.

5. Паставіць масавы кантроль над усёй гэтай працай праз друку, раброраў і „лёгкую кавалерыю“. Друку—побач з бязлітаснай крытыкай слабых вучасткаў і выкрыццём прарываў і „левых“ опартуністаў—шырока паліярызаваць станоўчы вопыт.

Раённым і гарадзкім парткімітэтам сыстэматычна правяраць рэалізацыю адоўжы ЦК.

Крайкомам, абласткомам, ЦК нацкомпартыі прадастаўляць у ЦК УсеКП(б) штодзёнасны зводкі.

ЦК УсеКП(б).

„Пяцігодка—ў чатыры гады“

Не паслабляць тэмпаў падпіскі!

Шляхам соцсаборніцтва паміж ячэйкамі, сельсаветамі і цэлымі раёнамі даб'ёмся стопроцантай рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“ сярод працоўнага насельніцтва

Лагойшчына, адказвай!

Ячэйка Пleshчаніцкага р-ну сваечасова прыступіла да рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка ў чатыры гады“. Адуваецца вялікі ўздым сярод комсамольцаў. Наперадзе ідуць наступныя ячэйкі: в. Алтышава, колгасу „Чырвоная Зорка“, Валадарскага, вёсак Ганцавіч і Прусакоў. На сходах выносяцца пастановы аб неабходнасьці падпіскі на месячны аклад. Некаторыя комсамольцы падпісваюцца і на двухмесячную заробковую плату. (3 в. Алтышава—т. т. Кобель, Няв-рка і інш.).

Беспартыйная моладзь таксама не адстае ад комсамольцаў. Напрыклад, на сходзе ячэйкі ЛКСМБ колгаса „Чырвоная Зорка“, разам з усімі комсамольцамі, падпісаліся на пазыку і 3 маладыя беднякі-індывидуальнікі па 100 рублёў кожны. Пleshчаніцкая арганізацыя бярэ на сабе абавязак аб падпісцы кожнага комсамольца на менш чым на двухтыднёвы заробтак, бярэцца да тэрмінова сабраць унёскі на 5000 рублёў і выклікае на соцыялістычнае саборніцтва па лепшай рэалізацыі пазыкі комсамольскую арганізацыю Лагойшчыны.

Гуровіч.

Шляхам соцсаборніцтва

Ячэйка ЛКСМБ пры колгасе „Новы Шлях“ (Рудзінскі с-с, Сьміл-ушчына) вылучыла двух комсамольцаў для збору падпіскі на пазыку сярод сялян. Самі комсамольцы ў выніку соц. саборніцтва між сабою падпісаліся на 50—75 рублёў, а ўся ячэйка падпісалася на 250 рублёў. Сусед.

ВЫХОДЗЬЦЕ НА МІТЫНГ-ПЕРАКЛІЧКУ

ДАПАМОГІ АДСТАЮЧЫМ!

Старыя ўдарнікі-абутнікі цалкам далучаюцца да прапановы рабочых фабрыкі „Кастрычнік“

У Воршы яшчэ нічога ня робіцца ў напрамку папулярызачы адовы ЦК УсеКП(б) у масах

Ва ўчарашнім нумары „Чырвонай Зьмены“ мы паведамлялі аб прапанове фабрыкі „Кастрычнік“ арганізаваць Усеаюжны мітынг пераклічку дапамогі адстаючым прадпрыемствам у выкананьні прамфінплану і складаньні сустрэч ных прамфінпланаў 30-31 году.

Наш юнкор абутковай ф-ні т. Фрыд правёў гутарку з старымі рабочымі-ударнікамі ф-ні аб прапанове швэйнікаў. Рабочыя, з якімі гутарыў т. Фрыд, як адзіны падтрымліваюць гэтую прапанову. Вось што нажучь рабочыя:

Тав. Пэкер (загатавачны цэх)

Прапанову швэйнікаў трэба падтрымаць

— Пераклічка, па-мойму, дасьць многае. Яе трэба як мага хутчэй арганізаваць. Яна дасьць магчымасьць пераняць вопыт перадавых прадпрыемстваў у барацьбе з пра-

гуламі, стратамі на вытворчасці, барацьбе за лепшую якасьць і г. д. Трэба навокал прапановы рабочых швэйнікаў мобілізаваць рабочыя масы.

Тав. Мідарман (машынае аддзяленьне)

Менш рэзольцый—больш канкрэтных спраў

— Прапанова карысная і патрэбная. Лічу, што мітынг-пераклічку трэба праводзіць на пасобных галінах вытворчасці: швэйнай, абутковай і г. д. Трэба зараз-жа пачаць праводзіць, каб менш выносілася рэзольцый аб мітынгу, а больш праводзілі яго на справе.

Маё пажаданьне, каб мітынг-пераклічка, які прапануюць арганізаваць рабочыя „Кастрычніка“, праводзіўся ўсюды ня так вяла, як у нас на фабрыцы праводзяцца пасобныя мерапрыемствы. А ў нас праводзіцца і прымаецца шмат рэзольцый на словах і паперы, а ў жыцці іх ня відно. У нас, напрыклад, разваляюцца брыгады і на гэта ніхто не звяртае ўвагі.

Тав. Раскінд (сэкратар проф. цэх. бюро загат. цэху)

Мітынг-пераклічка дапаможа зьнішчыць прарыў

— Мы такія і шмат іншых выклікаў прымаем ад гомельскай і віцебскай абутковых фабрык, а васьм у напрамку выбаваньня гэтых выклікаў мы нічога не зрабілі. Выка-

наньне прамфінплану на нашай фабрыцы адстае. Я лічу, што прапанова рабочых швэйнікаў акажа нам значную дапамогу ў ліквідацыі прарываў

Тав. Кантаровіч Г. (упаковачны цэх)

Прапанова карысная, яе трэба падтрымаць

— Мітынг-пераклічка павінен быць выкарыстаны для лепшай прапрацоўкі рабочых прапаноў на рацыяналізацыйны вытворчасці. Пра-

панову рабочых „Кастрычніка“ я лічу вельмі карыснай. Мітынг трэба арганізаваць.



На швэйнай фабрыцы „Кастрычнік“

I-шы Усебеларускі зьезд па політэхнічнай асьвеце

15-га верасьня ў гор. Мэноку адчыняецца I-шы Усебеларускі зьезд па політэхнічнай асьвеце.

ПАРАД К ДНЮ:

1. Реканструкцыя нар. гаспадаркі і політэхнічнае выхаваньне.
2. Формы і мэтады працы політэхнічнай школы.
3. Роля ФЗС у падрыхтоўцы кадраў.
4. Падрыхтоўка масавых колгасных кадраў і ШКМ.
5. Політэхнізацыя школы і роля ў ёй профсаюза.
6. Сэкцыі па прапрацоўцы програм.

Старшыня Арг. Камітэту Наркамасьветы БССР А. ПЛАТУН.
Сэкратар ИКА СІНІЦКІ.

Комсамол першы павінен падтрымаць прапанову „Кастрычнікаўцаў“

Сам тав. Фрыд, цалкам далучаючыся да прапановы швэйнікаў, уносіць прапанову, каб комсамольцы фабрыкі і заводу сталі першымі, хто падхопіць і пачне практычна рэалізаваць прапанову швэйнікаў.

Ён лічыць, што ўсе заводзкія ачэйкі зараз-жа павінны падагуліць вопыт сваёй барацьбы за прамфінплан і праз „Чырвоную Зьмену“ шырока папулярываць яго ў масах, з тым, каб комсамольцы адстаючых прадпрыемстваў маглі выкарыстаць іх вопыт у сваёй працы.

Швэйнікі ажыццяўляюць сваю прапанову

і пасылаюць брыгады ў дапамогу адстаючым

Для практычнага ажыццяўленьня сваёй прапановы па правядзеньню Усеаюжнага мітынгу-пераклічкі, дапамогі адстаючым прадпрыемствам у выкананьні прамфінплану і складаньні сустрэч ных прамфінпланаў на трэці год пяцігодкі, рабочыя швэйнікі выклікалі на саборніцтва завод „Комунар“, „Дрэвапрацэвальнік“, друкарню імя Сталіна і Скарняжную фабрыку.

На пералічаных 4 прадпрыемствы рабочыя „Кастрычніка“ пасылаюць свае брыгады па 4-5 чалавек, якія зоймуцца вывучэньнем прарываў і дапамогай у складаньні сустрэчнага прамфінплану. Брыгадыры за час сваёй працы на гэтых прадпрыемствах пераглядуць свой станочны вопыт у складаньні сустрэчнага прамфінплану.

З свайго боку, рабочыя гэтых заводаў і фабрык павінны будучы выклікаць на саборніцтва іншыя прадпрыемствы для арганізацыі як найлепшай сустрэчы трэцяга году пяцігодкі.

Самы шкодны выгляд опартунізму

(Па тэлефону ад нашага корэспандэнта)

Адовы ЦК УсеКП(б) аб ліквідацыі прарываў у выкананьні прамфінплану і падрыхтоўцы да 3-га году пяцігодкі ў Воршы яшчэ не пачала а гаварыцца на рабочых сходах. 5-га адбылося паседжаньне бюро гаркому комсамоу і аб прапрацоўцы адовы ня было сказана ні слова.

На лепш справе і ў партыйнай арганізацыі. Райком партыі тагасам нічога ня ўжыў для арганізацыі прапрацоўкі адовы ў масах рабочых. На адбыўшымся сёньня бюро райкому стаяла сям пытаньняў, а аб адовьве пытаньня не паставілі, на гледзачы на прапанову прадстаўніка „Чырвонай Зьмены“.

Гэты факт можна адначасна лічыць блізарукасьць, прагульваньне якое ёсьць самы шкодны выгляд опартунізму.

Масавыя арышты у Будапешце

Баўгарская паліцыя забараніла ўсякія дэманстрацыі і мітынгі 7 верасьня

ВЕНА, 5. Як паведамляюць з Будапешту (Венгрыя), распаўсюджваньне камуністычных лістовак, заклікаючых да вулічных выступленьняў у міжнародны юнацкі дзень, працягваецца.

У прамысловым раёне Будапешту група унтар-офіцэраў імкнулася арыштаваць комсамольцаў, распаўсюджваючых лістоўкі. Між комсамольцамі і унтар-офіцэрамі адбылася сутычка. Адзін унтар-офіцэр цяжка ранены.

ВЕНА, 6. Як паведамляюць з Будапешту, у сувязі з назначанай на сёньня дэманстрацыяй венгерскага саюзу камуністычнай моладзі, палцыя зра-

біла ўчора ў Будапешце і правінцыяльных гарадох масавыя арышты рэволюцыйных рабочых. У Будапешце і прыгарадах арыштавана 53 чалавекі.

Паліцэйскія арыштавалі адну работніцу. Паліцэйскія атрады атрымалі распараджэньне пры малейшым супраціўленьні адкрыць агонь бяз усякага папярэджаньня. У горадзе пануе надта напружаная настрой.

ВЕНА, 6. Баўгарская паліцыя забараніла наладжваньне 7 верасьня дэманстрацыяў і мітынгаў, зьвязаных з 16-ым МЮД'ам.

Паўстаньне сялян у Біляшы

Наступленьню войск і паліцэйскіх пашаў далі рашучы адпор

ЛЭНДАН, 6. 3 Інды паведамляюць, што у Біляшы паўстала 10 тысяч сялян, падняўшых нацыянальны сьцяг і зьявіўшых, што яны рашылі стварыць свой уласны урад.

На шляху да Біляшы войскі і паліцэйскія атрады сустрэлі энэргічнае супраціўленьне з боку сялян-паўстанцаў.

Жорсткія баі за Чанша

ПЭЙПІН, 6. Японскія крыніцы працягваюць упэўніваць, што вакол Чанша адбываюцца жорсткія бойкі, у якіх абодва бакі церпяць вялікі ўрон.

Так, па японскіх вестках, Хо-Цзянь згубіў забітымі 1000 чалавек, у тым ліку некалькі камандзіраў брыгад. Камуністы, быццам-бы, згубілі забітымі 5 тыс.



Маладыя пролетары Японіі на дэманстрацыі пратэсту з прычыны масавага бе працоўя.

Выносім падзяку

Кіраўніку масавай інтэрнацыянальнай інсцэніроўкі т. Саньнікаву і т. т. Блініскаму, Сяргейчыку, Бары вейчу, Гарэлаву, Калпашніку і ўсяму калектыву Другога Беларускага Дзяржаўнага Тэатру—цэнтральны штаб па правядзеньню XVI МЮД выносіць шчырую таварыскую падзяку за ўдзел у кіраўніцтве масавай інсцэніроўкай.

Папраўка

У „Чырвонай Зьмені“ № 207 за 7-е верасьня на 4-й старонцы ў аддзеле „Сустрэнем падрыхтаванымі 3-ці год пяцігодкі“ зьмешчана патачка пад загалоўкам: „Жнівень—ударны месяц“. Трэба чытаць і ў загалоўку і ў тэксьце: „Верасьень—ударны месяц“.

Паведамленьні

2-га верасьня, а 6-га гадз. (вечары ў памятках) ФРК ЛКСМБ (2-гі паверх) адбудзецца паседжаньне канф. тэатр. камісіі ФРК ЛКСМБ.
— Выклікаюцца наступныя т. т.: Калешко, Фрыдман, Карняжыцкі, Маломітэ (яч. БЖС), Маліноўская, Брэсер, Зяцкіна (яч. Чыр. Тэ ст.), Гурэніч, Элькінд (яч. Профшк. Буд.), Рубініцкі, Ротштэйн, (Саюз Друкароў), Гантман (Саюз Будаўнік), Бялман (Аддз. Хлебаза олу), Дубсон, Бабровіч (яч. цаг. заводу), Фішэр (яч. Медсанпрацы), Нямідовіч (Літвыя кай яч-кі), Фрыдман, Фельдман (Скарняжная ф-ка), Аграваў (ЦСУ).
Павінны зьявіцца сэкратары паказаных ячэек і забясьпечыць лёку пачынаючых таварышоў. Яўка сяброў РАА абавязкова. ФРК ЛКСМБ.

Адказы рэдактар—Рэдакцыя

Менская профшкола агнятравалага будаўніцтва (на базе сямігодкі) абвешчае

дадатковы прыём заяў

ад рабочых, батракоў і сялян беднякоў, сярднякоў і колгаснікаў.

Профтэхшкола рыхтуе малодшы адміністрацыйна-тэхнічны персанал па агнятраваламу будаўніцтву.

Умовы прыёму—згодна даведніка НКА. 60 проц. вучняў будзе забясьпечана стывэндый і інтэрнатам.

Заявы прымаюцца да 20-га верасьня ў канцэлярыі школы (Савецкая, 113) з 12 да 5 гадз. дня. Заняткі ў школе пачнуцца 1-га кастрычніка.

Адміністрацыя школы.